

развития: дошкольники, школьники, с базовым образованием, со средним образованием, со средне-специальным и техническим образованием, с высшим образованием, творческая интеллигенция и люди, обладающие ученой степенью. По принадлежности к группам темперамента: холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. По типам восприятия действительности: оптимисты, пессимисты.

В каждом конкретном случае в зависимости от сочетания тех или иных разновидностей элементов телекоммуникационного акта и влияния на них извне зависит результат воздействия телевидения на зрителей. Это, на наш взгляд, позволяет ввести такое понятие в теорию современной тележурналистики, как *непредсказуемость* результатов влияния телевидения на аудиторию.

### **Литература**

1. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1991. – 127 с.
2. Мельхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.– 208 с.
3. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 382 с.
4. McLuhan M. The Medium in the Message. – N. Y., 1967. – 364 p.

Любоў Бараноўская  
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Кулішова

## **ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫНЦЫПУ “ЗАЛАТОЕ СЯЧЭННЕ” ПРЫ ПАБУДОВЕ АНАЛІТЫКА-ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ (на прыкладзе матэрыялаў рубрыкі “Сем” абласной газеты “Магілёўская праўда”)**

Феномен залатога сячэння даўно вядомы чалавецтву. З ім звязаны ўжытленні пра сусветную гармонію на ўзоруні ад мікра- да макракосмасу. Гэтую тайну спрабавалі асэнсаваць яшчэ ў антыгнасці (напрыклад, “Асноўы” (у лацінізаванай форме – “Элементы”) Эўкліда). Сам жа тэрмін “залацое сячэнне” быў уведзены Леонарда да Вінчы (канец XV – пачатак XVI ст.).

Пад залатым сячэннем (гарманічным дзялленнем) разумеецца «дзялленне адрезка на дзве часткі, пры якім меншая частка адносіцца да большай, як большая да ўсяго адрезка» [1, с. 510]. Адсюль вынікае, што

залатая прaporцыя – гэта закон прaporцыянальнай сувязі цэлага і састаўных яго частак.

Сёння прынцып залатога сячэння актыўна выкарыстоўваецца ў розных галінах навукі і мастацтва. Напрыклад, у матэматыцы гарманічная прaporцыя разглядаецца ў сувязі з тэорыяй лічбаў Фібаначчы. Принцып залатога сячэння паспяхова выкарыстоўваўся ў скульптуры і архітэктуры (асабліва антычнай, эпохі Адраджэння), выяўленчым мастацтве (так, Леанарда да Вінчы прымяняў гэты прынцып пры напісанні “Тайной вячэры” і ў іншых творах), музыцы і інш.

У XX стагоддзі феномен залатой прaporцыі разглядаецца ў такіх відах мастацтва, якія, здавалася б, на першы погляд, не могуць даследавацца сродкамі матэматычнага аналізу, а таксама ў навуках прыродазнаўчага характару (напрыклад, біялогія і заалогія, эканоміка, псіхалогія, геалогія, астраномія і інш.). Аўтары падобных работ судносяць залатое сячэнне з такімі бінарнымі паняццямі, як “прыгожае” і “пачварнае”, “сіметрычнае” і “асіметрычнае”, “прaporцыянальнае” і “непрапарцыянальнае”. У апошнія гады ў сетцы Internet з’явіўся шэраг публікаций, прысвежаных залатому сячэнню<sup>1</sup>.

Адначасова з тым, адзначым, гэты прынцып выкарыстоўваецца і пры стварэнні мастацкіх (у тым ліку журналісцкіх) твораў рознай жанравай структуры і стылявой скіраванасці<sup>2</sup>. Асобую ролю гэты прынцып адыгрывае ў творах аналітыка-публіцыстычнага характару, бо сярод іншых іх вызначае шырыня і маштаб ахопу рэчаіснасці, а таксама характеристар аб'екта адлюстравання. У кантэксце нашага даследвання цікавасць выклікаюць тэксты пастаяннай рубрыкі “Сем” магілёўскай абласной штотыднёвой газеты “Магілёўская праўда”, якую вядзе галоўны рэдактар Аляксандар Тарпачоў.

Аналіз гэтых публікаций на працягу 2006 года дае падставы сцвярджаць наступнае.

Па-першае, прынцып залатога сячэння выкарыстоўваецца на візуальным ўзроўні: тэксты рубрыкі “Сем” заўсёды размяшчаюцца на першай паласе газеты пад “шапкай”. Пры гэтым тэкст структурыруеца на два слупкі, якія суседнічаюць найчасцей з “трохслупковымі” матэрыйяламі.

Па-другое, уводзіны да пытанняў займаюць, як правіла, прыкладна 38 % ад усяго матэрыйялу (напрыклад, “В мире животных”, № 28–29, 24 сакавіка 2006 г.; “Никогда не говори “никогда”, № 41–42, 28 красавіка 2006 г.; “Как из бабушки сделать дедушку”, № 55–57, 9 чэрвеня 2006 г. і інш.). Ва ўводзінах вельмі часта ставяцца пытанні, якія, здаецца, маюць адцягненыя характеристары. Тым самым аўтар імкнецца максімальна наблізіць складаную проблему

сацыяльнага харктару да банальнага рэцэптынага ўспрыняця. На мяжы з залатым сячэннем аўтар дае адказ на паставленае пытанне, звязаючы яго з асноўнай тэмай (падвядзенне да ідэйнага зместу ўсяго тэкста).

Па-трэцяе, галоўная ідэя часцей фармулюеца на ўзоруні другой лініі залатога сячэння, якая таксама знаходзіцца на 40 % ад фіналу. Гэта адбываецца або праз дакладную фармулёўку, або праз вобразную карціну.

Па-чацвёртаяе, веданне гармоніі аналітика-публіцыстычнага тэксту дазваляе вызначыць галоўную думку, не канцэнтруючы ўвагу на дэталях і сістэме яе доказаў.

<sup>1</sup> Гл., напрыклад, <http://evolutionoftruth.com/goldensection/music.htm>; <http://www.math.smith.edu/~phyll/index.html>; <http://www.goldenmuseum.com/>; <http://goldenumber.net/creditcard.htm>; <http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-6-html/CVETKOV-1/cvetkov-1.html>; <http://milan.milanovic.org/math/english/golden/golden2.html>; <http://goldenumber.net/creditcard.htm>

<sup>2</sup> Так, Л. Шыбаева сцвярджае: “Читатель воспринимает журналистское произведение, интуитивно подчиняясь всеобщему закону гармонии, согласно которому наиболее важные смысловые элементы концепции располагаются по правилу золотого сечения. Для этого читателю не требуются никакие измерения, не нужно ничего знать о секретах «прекрасных пропорций» 3:2 или 5:3. Образное выражение «воспринимать сердцем» обретает почти буквальный смысл, если, вытянув текст в одну колонку, представить его длину как рост человека и провести линию через сердце: это и есть линия золотого сечения. На этом месте обычно заканчивается описание ситуации (введение читателя в тему) и обозначается проблема произведения” [6].

### **Літаратура**

1. Залатое сячэнне // Беларусская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 6.: Даадаізм – Застава / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭн, 1998. – С. 510.
2. Торпачёв А. В мире животных // Могилевская правда. – 2006. – 24 марта (№ 28–29). – С. 1.
3. Торпачёв А. Как из бабушки сделать дедушку // Могилевская правда. – 2006. – 9 июня (№ 55–57). – С. 1.
4. Торпачёв А. Лошадиная история // Могилевская правда. – 2006. – 13 октября (№ 99–100). – С. 1.
5. Торпачёв А. Никогда не говори “никогда” // Могилевская правда. – 2006. – 28 апреля (№ 41–42). – С. 1.
6. Шыбаева Л. Применение правила “Золотого сечения” при исследовании журналистского текста // [http://www.relgau.ru/n87/jur87\\_2.htm](http://www.relgau.ru/n87/jur87_2.htm); 20.10.2006.